

# **ВОДГУК**

навуковага кіраўніка на дысертацийную работу

**Казловай Вольгі Віктараўны**

«Поўны сінтэз Свінгаэйтэролаў» (плануецца замена назвы на “Распрацоўка метадаў пабудовы структурных элементаў Свінгаэйтэролу А”),  
прадстаўленную на атрыманне вучонай ступені кандыдата хімічных навук  
па спецыяльнасці 02.00.03 – арганічная хімія.

Поўны сінтэз прыродных злучэнняў – адзін з найважнейшых накірункаў сучаснай арганічнай хіміі. Асноўная прычына таго, што ён не траціц сваёй актуальнасці ўтым, што мноства другасных метабалітаў жывых арганізмаў прайўляюць унікальную біялагічную актыўнасць. У дадатак, часта іх структура надзвычай складаная, што патрабуе выкарыстання нетрывіальных стратэгічных і тактычных рашэнняў падчас іх зборкі. Правядзенне такіх работ не толькі дазваляе атрымаць узоры злучэнняў з цікавымі ўласцівасцямі, але і стымулюе распрацоўку новых сінтэтычных метадаў, якія б спрасцілі атрыманне складаных малекул.

Праца Вольгі Казловай прысвежана пачатковаму этапу поўнага сінтэзу Свінгаэйтэролу А – этапу сінтэтычных даследаванняў. Названы тэрпеноід цікавы не толькі сваёй супрацьпухлінай актыўнасцю, але і адметнай складанай будовай. З пункту гледжання структуры, ён мае ўнікальны функцыяналізаваны 6/6/5/7 тэтрацыклічны каркас, а таксама хіральны бакавы ланцуг. Свае даследаванні Вольга Казлова пачала ў той час, калі па сінтэзе Свінгаэйтэролу А не было апублікава ніводнага артыкула. Падчас выканання дысертацийной працы з'явіліся ўсяго дзве работы – адна па фармаванні яе BCD-трыцыкла, другая па семісінтэзе Свінгаэйтэролу А з камерцыйнага стэроіда эргастэролу. Проблема поўнага сінтэзу да сённяшняга дня застаецца не вырашанай і актуальнай.

Найважнейшымі дасягненнімі Вольгі Казловай падчас яе працы над дысертацийай з'яўляюцца распрацоўка першага метаду фармавання тэтрацыкічнага каркаса Свінгаэйтэролу А з простых зыходных злучэнняў, а таксама новыя метады фармавання бакавых ланцугоў стэроідаў.

Першым вынікам, атрыманым ёй у нашай даследчай групе было выяўленне таго, што стэроіды з вінільным замяшчальнікам у становішчы C17 уступаюць у рэакцыю Кулінковіча з эстэрамі дыастэрэаселектыўна. Таксама яна падтвердзіла, што C20 стэрэацэнтр, які фармуеца ў рэакцыі, мае такую ж канфігурацыю, якую маюць і прыродныя стэроіды, у тым ліку Свінгаэйтэрол А. Пазней, знайдзенае пераўтварэнне стала асновай прынцыпова новага метаду пабудовы бакавых ланцугоў стэроідных злучэнняў. Таксама, падчас працы ў накірунку пабудовы бакавога ланцуга кампестанавых стэроідаў, якім з'яўляецца і Свінгаэйтэрол А, быў распрацаваны просты энантыаселектыўны шлях да іх C23-C26 фрагменту.

Большасць часу, адведзенага на дысертацийныя даследаванні, Вольга Казлова прысвяціла распрацоўцы метаду пабудовы тэтрацыклу мэтавай малекулы ў дыастэрэамерна чыстым выглядзе. Дадзеная праца была паспяхова праведзена і яе вынікам стаў першы метад фармавання 6/6/5/7 ABCD каркасу Свінгэйтэролу А з простых зыходных злучэнняў. Адметнай асаблівасцю распрацаванага падыходу з'яўляецца тое, што ён дазваляе рэтрасінтэтычна расшчапіць мэтавую малекулу на 2 прыблізна роўныя часткі. Таксама важна адзначыць, што для фармавання цыклу С была распрацавана зручная методыка правядзення альдольнай кандэнсацыі. Апісаныя метады тут не працавалі.

Вынікі Вольгі Казловай апублікаваныя ў чатырох артыкулах у часопісах Chemical Communication, Steroids, European Journal of Organic Chemistry і Tetrahedron Letters. Атрымана і шмат неапублікованых вынікаў, якія маюць вялікую каштоўнасць для планавання далейшай працы па завяршенні поўнага сінтэзу Свінгэйтэролу А.

На працягу навучання ў аспірантуры, Вольга Казлова шмат часу правяла ў лабараторыі. За гэты час яна атрымала велічэзны досвěд карыстання разнастайнымі метадамі арганічнага сінтэзу. Гэта як класічныя рэакцыі, такія як крос-спалучэнне, метатэзіс алефінаў, так і сучасныя, у тым ліку фотарэдокс пераўтварэнні і асиметрычныя арганакatalітычныя рэакцыі. Папрацаваўшы са складанымі малекуламі, Вольга Казлова атрымала і багаты досвěд аналізу іх структуры (у тым ліку прасторавай) сучаснымі спектральнымі метадамі. Таксама хачу адзначыць, што навучаючыся ў аспірантуры, яна знайшла час для працы са студэнтамі на хімічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту і цяпер мае досвěд выкладання.

На падставе вышэйсказанага, мяркую, што дысертация Казловай Волькі «Поўны сінтэз Свінгэйтэролаў» (плануецца замена назвы на «Распрацоўка метадаў пабудовы структурных элементаў Свінгэйтэролу А»), адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь. Вучоная ступень па спецыяльнасці 02.00.03 – арганічная хімія можа быць прысуджана за новыя навукова абурнаваныя тэарэтычныя і эксперыментальныя вынікі:

- Новыя метады пабудовы бакавых ланцугоў кампестанавых стэроідаў і іх выкарстанне ў сінтэзе 6-дэоксакатастэрону і (Z)-22-дэгідракампестэролу
- Метад сінтэзу 6/6/5- і 6/6/6-трыциклічных злучэнняў па рэакцыі ўнутрымалекулярнай альдольнай кандэнсацыі дыкетонаў пад дзеяннем  $Mg(OMe)_2$ .
- Сінтэтычныя даследаванні і метад пабудовы 6/6/5/7 тэтрациклічнага ABCD каркаса Свінгэйтэролу А.

Навуковы кіраўнік,

вядучы хімік НДЦ ТДА “Кампілаб”

К.х.н., дацэнт

13.02.2024



А.Л. Гурскі

Подпіс А.Л.Гурскага  
Завідрані  
Навукові дарптарат ТДА, Кампілаб

Я.А. Чарніцкі